

**АЛІМПІЯДНЫЯ ЗАДАННІ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ
КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3**

***Паважаныя школьнікі і абітурыенты!
Прапануем вам выканаць наступныя заданні.
Адказы дасылайце ў выглядзе запоўненага бланка адказаў
(форма бланка прадстаўлена пасля заданняў)***

Заданне 1. Падлічыце колькасць гукаў у канчатках прыведзеных слоў:

Смяешся, вясёлыя, сясцёр, адпачываючы, маююць, спявалася, адпачываў, мяне, цудоўна, вамі, бачаць, нам, абы-хто, чый-небудзь, па-мойму, дарэшты, крочаць, якаясь, дзясяццю, нейкае.

Заданне 2. Адзначце словы з невытворнымі асновамі:

Зімовы, шчодры, заезд, стоячы, цёплы, сталіца, бязмежны, пір, доўгі, пад'ехаць, улева, верны, пашыць, дар, хутка, вясёлы, аповесць, ліпень, жнец, жнівень.

Заданне 3. Адзначце словы, у якіх выдзелены формаўтваральныя марфемы:

Вятрыска, **най**лепшы, **абы-**чый, **дзе**сьці, **мудрэ**йшы, **малю**пасенькі, чый-**не**будзь, **зжаў**целы, **заў**чора, **пра**весці, **сіне**цца, **прачытаў**шы, **смяя**цца, **хутка**сць, **ваў**чання, **велічэ**зарны, **дамі**шча, **вычы**таць, **адпіса**цца, **сумна**ваты.

Заданне 4. Адзначце словы, утвораныя прыставачна-суфіксальным (конфіксным) спосабам:

Абыходжанне, размова, адданасць, зрэдку, спаўна, каласіцца, праўнук, змоладу, далучэнне, бясхлебіца, дзесяці, абязлесіць, абы-як, пера'езд, зазімак, залаты, надвячорак, надвор'е, бесперастанку, упустую.

Заданне 5. Адзначце словы, утвораныя прыставачна-нульсуфіксальным спосабам:

Прыезд, сіль, паддон, бязрогі, адчай, звечара, задажджыць, зарэчча, суквецце, прадвесне, разбегчыся, пад'езд, сумяшчаць, сузор'е, ганарыцца, сумесь, адпачынак, паслуга, перапісчык, зацішша.	

Заданне 6. Адзначце словы, утвораныя нульсуфіксальным спосабам:

Абы-хто, апануцца, адгавор, зелень, кудысьці, засол, які-небудзь, стрыгчыся, застава, нацярапецца, **покрыў**, засолка, чыйсьці, разбегчыся, ад'езд, залаты, пералесак, спеў, пагоня, кассё.

Заданне 7. Запішыце наступныя назоўнікі ў форме роднага склону множнага ліку:

Качаня, сцябло, сястра, вядро, асаблівасць, грамадзянін, мыш, неба, імя, яблыня, торт, пяро, медзведзяня, вуха, брыво, рэмень, печ, з’ява, воблака, кола, шынель, агароджа, чалавек, песня, купіна, леў, вугаль, бервяно, вішня, камень, трактар, адметнасць.

Заданне 8. Адзначце прыметнікі, ад якіх не ўтвараюцца ступені параўнання:

Васільковы, малады, вялізны, сталёны, босы, бронзавы, вясёлы, гераічны, бялюткі, добры, буланы, жанаты, зялёны, дрэнны, беласнежны, прыгожы, дробненькі, цёмны, светлы, старанны.

Заданне 9. Адзначце дзеясловы, якія ў форме 2-й асобы множнага ліку цяперашняга або будучага простага часу маюць канчаток -аце (-яце):

Праць, адабраць, асмяяць, атрэсі, басці, вярцець, абысці, адазвацца, плесці, стрыгчы, асмяяць, цярпець, дрыжаць, адрачыся, казаць, гнаць, ліць, устаць, віць, бегчы.

Заданне 10. Вызначце, якой часцінай мовы з’яўляюцца ў сказах выдзеленыя словы:

У адным з мінскіх паркаў узвышаецца помнік піянеру-герою. На душы добра. Дзяўчаты вельмі добра спяваюць. Столькі перахварэла з-за яго, столькі перажыла. Столькіх страцілі ў вайну!.. Чужое сваім не заві. Жыў ён на пасецы адзін. Усё жыццё – адны клопаты. Амаль усе газеты давалі перадавыя артыкулы на адны тэмы. На адрас Веры прыйшла паштоўка.

БЛАНК АДКАЗАЎ*

Прозвішча Імя Імя па бацьку*	Школа (указаць адрас школы з індэксам), клас	Населены пункт	Адрас (указаць поўны дамашні адрас з індэксам) і тэлефон для сувязі	E-mail (калі ёсць)
АДКАЗЫ				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

8.	
9.	
10.	

***Звесткі неабходна ўказваць поўнасьцю і разборліва.**

Адказы варта даслаць да **15 мая 2019 года.**

Поспехаў!

**246019 г. Гомель, вул. Савецкая, 104, філалагічны факультет, школа
юнага моваведа і літаратара**

kastritsa@gsu.by